

# Набыткі і здабыткі

27 — 29 мая ў Мінску прайшоў VI Міжнародны кангрэс беларусістаў, у якім удзельнічалі навукоўцы з Беларусі, а таксама з адзінаццаці замежных краін.

Першы міжнародны кангрэс беларусістаў адбыўся ў маі 1991 года. У гэтым годзе і было створана грамадскае аб'яднанне «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў», ганаровым старшынёй якой з'яўляецца доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс. Кангрэсы праводзяцца раз на чатырыпяць гадоў.

Даследчыкі беларускай мовы і культуры ёсць не толькі ў суседніх дзяржавах, але і ў Аўстрый, Венгрыі, Вялікабрытаніі, Германіі, Канадзе, Літве, Малдове, Японіі. Па словах старшыні МАБа — прафесара гістарычных навук Міхаіла Касцюка, «намаганнямі замежных калег вывучаюцца і прапагандуюцца духоўныя традыцыі беларускага народа, што спрыяе павышенню аўтарытэту беларускай дзяржавы ў бліzkім і далёкім замежжы». Дарэчы, падчас кангрэса быў абраны новы старшыня грамадскага аб'яднання. Узначаліў МАБ кандыдат культуралогіі Алесь Суша.

Фота: Калюх, Дробнай



Чытайце на стар. 12 ►

Удзельнікі кангрэса Анатоль Верабей, Алесь Суша, Вячаслав Чамярыцкі (злева направа).

# Набыткі і здабыткі



Гун-Брыт Колер (у цэнтры) з удзельнікамі кангрэса.

масавага чытчача, запазычаныя слова перадаваліся адпаведна вымаўленню (*маналёг*), тым часам як у элітарных выданнях выкарыстоўвалася напісанне *монолёг*. Мовазнаўца падкрэсліў, што пры ўсей важнасці для нашай культуры 1920-х гадоў пры аналізе тэкстаў пажадана адрозніваць сучаснасць і гісторыю мовы. Па сведчаннях спецыялістаў, мова 1920-х гадоў — гэта, несумненна, гісторыя.

Нямала цікавых дакладаў было прадстаўлена падчас «круглых столоў» і тэматычных блокаў, прысвячаных самым розным праблемам («Рэлігійны складнік тоеснасці беларусаў», «Праблема атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст.», «Моўная сітуацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім» і інш.). Па выніках кангрэса будзе выдаўнены навуковы зборнік у некалькіх частках, які падсумуе здабыткі айчынных і замежных беларусаў.

Даклад прафесара Альдэнбургскага ўніверсітэта Гун-Брыт Колер і дацэнта філалагічнага факультета Белдзяржуніверсітэта Паўла Навуменкі стаўся навуковым аргументаваннем падрыхтоўкі новай, аўтарскай «Гісторыі беларускай літаратуры». Як зазначыў Павел Іванавіч, «кожны перыяд будзе разглядацца ў адпаведнасці з арэальным і сутнасным напаўненнем культурна-гістарычнай прасторы. Мы звернем увагу на

Ірына Багдановіч, дацэнт кафедры гісторыі літаратуры філфака БДУ:

— Стварэнне гісторыі літаратуры нагадвае мне будаванне шафы, якая можа мець розныя памеры, форму, аздабленне, шмат маленькіх палічак альбо мноства вялікіх з нейкімі патаеннымі сховамі — усё залежыць ад умельства майстра і стылю, які пануе ў гэтых час. Такое метафорычнае апісанне прыйшло на думку, калі я знаёмілася з сённяшнімі дакладамі. Гісторыя літаратуры — гэта вобраз літаратуры (перыяду ці каскада перыяду), які склаўся ў даследчыкаў пад уплывам пэўных фактараў. Іх можа быць цэлы шэраг, але я вылучу густ, выхаванне, досвед — у самых шырокім сэнсе. Гэтыя факты фарміруюць погляд даследчыка і так ці інакш адбываюцца на яго працы.

красамоўнай цытатай і падышлі да заканамернага пытання: як замяніць нарматыўны канон класічных аўтараў і твораў на сённяшні, больш шырокі, падыход да літаратуры?

На думку дакладчыкаў, варыянтаў нямала. Напрыклад, можна зварнуцца да плюралістычнай мадэлі: вылучыць літаратурныя цэнтры, супастаўці розныя мадэлі развіцця і вызначыць, з чаго «складаецца» сусветная літаратура. На месцы адной мадэлі нацыянальнай літаратуры можна адначасова прапанаваць некалькі: гісторыя жанраў, гісторыя аўтараў і інстытуцый, гісторыя праблем, гісторыя прыёмаў... Можна разглядаць асобныя гістарычныя падзеі.

Для распрацоўкі ўласнай гісторыі даследчыкі вылучылі наступныя перадумовы.

Па-першае, надаць перавагу фактарту прасторы над фактарам нацыянальнасці альбо мовы.

Па-другое, трymацца катэгорычна адкрытага паняцця літаратуры, адкуль паўстае праблема, што ў дадзенай прасторы лічыцца яна мае, якімі механизмамі выяўляе сваю вартасць.

Па-трэцяе, арментавацца на плюралістычную мадэль, якая камбінует мадэль гісторыі прасторы і мадэль храналагічна-інстытуцыйнай гісторыі. При гэтым неабходна ўлічаць гістарычны і сацыяльна-гістарычны контэкст літаратуры, яго сувязь і зуемадзянне з іншымі рэlevantнымі контэкстамі.

«Абраная мадэль дазваляе інакш канцептуалізацца гісторыю беларускай літаратуры, пераадолець амежаванасць традыцыйнай мадэлі, дазваляе выйсці да тэарэтичных інавацый апошніх дзесяцігоддзяў і актуальнага літаратуразнаўчага дыскурсу».

Аналіз выданняў (ад «Гісторыі беларускай літаратуры» М. Гарэцкага да акадэмічнай «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя») дае падставы сцвярджаць, што гісторыяграфія нашай літаратуры заўсёды будавалася паводле традыцыйна-храналагічнай мадэлі. «Апошняя акадэмічная гісторыя засведчыла: без апоры на новы метадалагічны падыход стварэнне гісторыі — задача невырашальная, пра што адкрыта заяўлю аўтарскі калектыв», — Г.-Б. Колер і П. Навуменка падмацавалі свае слова

## Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.

Мерапрыемствы кангрэса мелі розныя фармат: тэматычны блок, «круглы стол», презентацыя новага выдання. Удзельнікамі тэматычных блокаў былі навукоўцы, якія працуяць у адным напрамку. Акрамя мадэратора і выступаўцаў, у працы тэматычнага блока ўдзельнічала дыскутант, які напярэдадні кангрэса знаёміўся са зместам дакладаў, а ў час пасяджэння выказваўся па праблеме і распачынаў супольную дыскусію.

Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага друку было прымеркавана некалькі «круглых столоў» і презентация «Скарніяна: новыя публікацыі». Для ўдзельнікаў кангрэса было прадстаўлена «Поўнае факсімільнае выданне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны», альбом-каталог «Кніжная спадчына Беларусі», а таксама кніга «Францыск Скарына на мовах народаў свету», якая пабачыла свет у Выдавецкім доме «Звязда». Дырэктар Нацыянальнага інстытута адукацыі Сяргей Важнік падкрэсліў значнасць тэматычнага блока, прысвечанага выкладанню беларускай мовы як замежнай.

«У Беларускім дзяржаўным універсітэце ёсьць досвед выкладання замежным студэнтам: створаны ўмовы для прадуктыўнай працы. Праводзяцца міжнародная летнія школы беларускай мовы, але ў апошнія гады — нерэгулярна. Прапануем аднавіць традыцыю з улікам цікавасці, якія ёсьць у свеце да нашай мовы і культуры», — зазначыў С. Важнік у прывітальным слове.

Падчас першага пленарнага пасяджэння было агучана трох дакладаў. Першым была прадстаўлена праца Гун-Брыт Колер і Паўла Навуменкі «Новыя тэарэтычныя падыходы да літаратурнай гісторыяграфіі. На мэтрыле беларускай літаратуры 1920 — 1930 гадоў». Два наступныя даклады датычылі гісторыі беларускай мовы. Спецыяліст з Венгрыі Андраш Золтан распавёў пра ўзаемадзеянне дзвюх «рускіх» канцылярскіх моў у XV — XVI ст. і прывёў факты ўзаемаўпłyву моў у мінульым. У выніку вывучэння тэкстаў адпаведнага перыяду даследчык прывёў да вынёсавы, што слова *даход* наўрад ці існавала ў праславянскім слоўніку і, найверагодна, трапіла ў рускую мову са старабеларускай.

## Сяргей Кавалёў, прафесар Люблінскага ўніверсітэта імя Марыі Кюры-Склодоўскай:

— У студэнцкія гады мяне зацікаўлі кнігі брытанскага філолага-славіста Арнольда Макміліна, бо, незалежна ад канона, які тады існаваў, ён мог дазволіць сабе ўласную іерархію. Мог напісаць, напрыклад, што гэта п'еса Макаёнка няўдалая і чаму няўдалая. Хаця Макаёнак — класік! Для нас гэта быў шок. І калі я прымехаў працаўцаў у Польшчу, мяне здзівіла, што не трэба зацвярджаць планы альбо экзаменацыйныя білеты. Я сам магу выбраць, што выкладаць студэнтам.

Цікава, але пісьменнікам часта не падабалася, як пра іх пішуць у акадэмічных гісторыях. Пазней я зразумеў, чаму: ім не падабалася стандартызацыя, імкненне зрабіць з жыцця і творчасці простую схему: нешта абрэзаць, дадаць колер, лініі. Альтэрнатыўная гісторыя — спроба знайсці новую перспектыву. І мне, безумоўна, цікава, што ў выніку атрымаецца.

Даклад Сяргея Запрудскага быў прысвечаны беларускай літаратурнай мове 1920-х гг. Да следчык расказаў аб практицы рэдагавання мастацкіх твораў у 1920-я гады і прывёў прыклады «неверагодных, фантастычных з сённяшняга пункту гледжання правак». С. Запрудскі зварнуў увагу на стылістычныя нормы 1920-х гг. Абсалютна нармальным было ўжыванне слоў *аслабаніць* («вызваліць») і *датыркацца* («дакранацца»), а слова *скора* і *борзда* былі больш пашыранымі, чым нарматыўнае сёння *хутка*. У тэкстах, разлічаных на

аспекты, новыя для айчыннага літаратуразнаўства. Аналіз літаратурнага рынку часам больш гаворыць пра сітуацыю ў літаратуре, чым рэцензіі і дыфірамбы».

У супольным дакладзе «Новыя тэарэтычныя падыходы да літаратурнай гісторыяграфіі» П. Навуменка і Г.-Б. Колер распавялі пра крызіс літаратурнай гісторыі. «Ці магчымая мадэль нацыянальнай літаратурныі і гісторыі літаратуры ўвогуле?» — гэтым пытаннямі заклопачаны многія заходнія даследчыкі: спецыялісты па-рознаму падыходзяць да праблемы, якой мае быць гісторыя літаратуры, дадзеная да тэарэтичных інавацый апошніх дзесяцігоддзяў і актуальнага літаратуразнаўчага дыскурсу.

Аналіз выданняў (ад «Гісторыі беларускай літаратуры» М. Гарэцкага да акадэмічнай «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя») дае падставы сцвярджаць, што гісторыяграфія нашай літаратуры заўсёды будавалася паводле традыцыйна-храналагічнай мадэлі.

«Апошняя акадэмічная гісторыя засведчыла: без апоры на новы метадалагічны падыход стварэнне гісторыі — задача невырашальная, пра што адкрыта заяўлю аўтарскі калектыв», — Г.-Б. Колер і П. Навуменка падмацавалі свае слова

а далей і іншыя... Цяпер адзіная метадалогія згуртаваная, з'явілася сто ліхтароў.

Гісторык літаратуры адлюстроўвае тое, што было, але ў значайністі стварае гісторыю сам, пераносіць у мінулае ўяўленні свайго часу. Сёння мы не можам паглядзець на даўнія падзеі вачыма тагачаснага чалавека, дакладна сцвярджаць, як ён успрымаў тыя ці іншыя рэаліі, як чытаў літаратурны твор. Калі браць старажытную гісторыю, то катэгорыі, з якімі мы сёння хацелі бы падысці да прыгожага пісьменства, на гэтым матэрыяле не спрацоўваюць. Напрыклад, чужая літаратура вызначалася не паводле мовы ці паходжання, а па веравызнанні. Праваслаўныя творы свае для кожнага праваслаўнага верніка! Каб рэалізаваць канкрэтна-гісторычны падыход да літаратуры, трэба адкінуць стэрэатыпы мыслення. Выкарыстанне розных метадалогій дазваляе абысціся без непатрэбных нацяжак.

Алеся ЛАПІЦКАЯ